

КРАЯЗНАЎСТВА

*Юры Гардзееў (Кракаў)
Андрэй Шарашаневіч (Гародня)*

Уладзімірская царква ў Гародні

Развіццё культурных працэсаў на беларускіх землях у другой палове 19 ст. працякала ў складаных палітычна-ідэалагічных і адначасова цікавых мастацкіх умовах. Значную ролю ў гэтым адыграў гаспадарчы фактар. Хуткі рост рыначных адносінаў у Расійскай імперыі вёў да пашырэння ў Беларусі ўплыву расійскага капіталу. Разам з tym адбываўся працэс яе “культурнага заваявання”¹, гзн. пашырэння культурнага расійскага ўплыву. Асноўным яго напрамкам была асвета. Асабліва моцна ўрадавы ідэалагічны ўціск пачаў адчувацца ў 80-я гады 19 ст. Праявы афіцыйнага курсу ўладаў знаходзілі адлюстраванне ў розных галінах культуры, у tym ліку і ў архітэктуры.

Развіццё архітэктуры на беларускіх землях у гэты час праходзіла ва ўмовах фармавання двух супрацьлеглых напрамкаў – **рэтраспектывізму**, пры падтрымцы афіцыйных колаў, а таксама **мадэрну**, які цалкам арыентаваўся на заходненеўрапейскія культурныя традыцыі. Рэтраспектывізм, як афіцыйны накірунак, чэрпаў свае ўзоры са старажытнарускай і візантыйскай культурнай спадчыны. Распаўсюджанне атрымалі матывы расійскай архітэктуры 17 ст. – стылізаваныя закамары, шатровыя дахі і г.д. Адсюль гэты стыль яшчэ называецца псеўдарускім. Цэркви, пабудаваныя ў гэтым стылі, часта называюць “мураёўкамі”².

У другой палове 19 - пачатку 20 ст. у Гародні будзеца шэраг праваслаўных храмаў, архітэктура якіх была прымым адлюстраваннем ідэалагічнага курсу ўладаў. Узводзіцца гэтыя храмы каля галоўных гарадскіх магістраляў: Пакроўскі сабор на сучаснай вуліцы Ажэшкі (раней Верцялішская, Роскаш, Садовая, Мураёўская), Аляксандра-Неўская царква на сучаснай плошчы Тызенгаўза (раней Дварцовая, Гараднічанская, Тэатральная, Свабоды, Леніна).

У 80-я гады 19 ст. упершыню разглядаецца пытанне пра ўзвядзенне праваслаўнай царквы ў левабярэжнай частцы Гародні, на т. зв. Занёманскім фарштаце. З “тлумачэння да плана” Гародні 1882 г. вынікала, што да ліку пабудоў, якія меркавалася ўзвесці на фарштаце, належала “мураваная царква”. Для яе было вызначана месца, аднак назва царквы не згадвалася³. Намеры пабудаваць новую

¹ Цвікевіч А. “Западно-руссизм”: нарысы з гісторыі грамадзкай мыслі на Беларусі ў XIX і пачатку XX в. Мінск, 1993. С. 240.

² Спадчына. 1991. № 6. С. 24-25.

³ Расійскі Дзяржаўны Ваенна-Гістарычны Архіў у Маскве (РГВІА). Ф. 1959, вол. 2, ад.з. 39, арк. 14.

царкву былі рэалізаваны толькі ў сярэдзіне 90-х гадоў 19 ст. Горад хутка рос у паўднёвым накірунку, пашыралася сетка вуліц, значна павялічылася колькасць жыхароў. Плывучы мост, які звязваў дзве часткі горада, дзейнічаў толькі ў летні час. Лодкі і паромы таксама не маглі дапамагчы рашэнню праблемы камунікацыі. Праваслаўнае насельніцтва Занёманскага фарштата і шэррагу вёсак па прычыне адсутнасці пастаяннага гарадскога маста не было ў стане задаволіць свае духоўныя патрэбы⁴.

У канцы 1893 г. справа рушыла з месца. На ўзвядзенне царквы была вызначана сума ў 5 тыс. рублёў з земскага збору, а ў красавіку 1894 г. гарадзенская гарадская Дума адвяла зямельны ўчастак пад яе будову. Відаць у гэтым жа годзе Іван Капітонавіч Плотнікаў, малодшы архітэктар Будаўнічага аддзялення Гарадзенскага губернскага праўлення⁵, склаў план і каштарыс пабудовы царквы на агульную суму каля 12 тыс. рублёў⁶.

Іван Плотнікаў нарадзіўся 8 лістапада 1862 г. у Саратаўскай губерні ў мяшчанскай сям'і. Пасля вучобы ў Імператарскай Акадэміі Мастацтваў атрымаў званне класнага мастака архітэктуры другой ступені. Загадам Міністэрства ўнутраных спраў ад 2 красавіка 1891 г. ён быў прызначаны на пасаду выконваючага абавязкі малодшага архітэктара Гарадзенскага губернскага праўлення. З 1893 г. Плотнікаў знаходзіўся на пасадзе малодшага архітэктара, а з чэрвеня 1900 г. – губернскага архітэктара. У 1904 г. ён быў прызначаны гарадзенскім губернскім інжынерам⁷.

Храм быў узведзены на ахвяраванні і сродкі маскоўскага купца П. Бірукова, земскага губернскага збору і Св. Сінода. Ахвяраванні збіраў святар Аляксандр Някрасаў і іншыя. 4 чэрвеня 1895 г. адбылася закладка будынка новага храма ў прысутнасці гарадзенскага губернатара Д.Н.Бацюшкава⁸. Да верасня гэтага года былі ўзведзены сцены царквы, пабудавана званіца. Будынак храма пакрылі дахам. 13 кастрычніка 1895 г. на купале царквы паставілі крыж. Унутраныя работы ішлі ўсю зіму да вясны 1896 г. У першай палове 1896 г. маскоўскі мастак Д.Струкаў зрабіў іканастас з выявамі святых князя Владзімера, абразамі княгіні Вольгі, князёў Барыса і Глеба, святога пакутніка Афанасія Берасцейскага, святых Кірыла і Мяфодзія, віленскіх пакутнікаў Антонія, Іаана і

⁴ Богородский Н. Церковь во имя святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Гродна на Занеманском форштате. Очерк истории её возникновения. Гродно, 1897. С. 4.

⁵ Нацыянальны Гісторычны Архіў Беларусі (НГАБ) у Гародні. Ф. 2, воп. 37, ад.з. 1219, арк. 3 адв.

⁶ Богородский Н. Церковь... С. 7-9; НГАБ у Гародні. Ф. 8, воп. 2, ад.з. 1032, арк. 1.

⁷ НГАБ у Гародні. Ф. 2, воп. 37, ад.з. 1219, арк. 1 адв., 3 адв., 5 адв.

⁸ Закладка церкви-школы в Гродне // Литовские Епархиальные Ведомости. 1895. № 24. С. 236.

Яўстафія. Каля царскай брамы быў змешчаны абраз Маці Боскай Іверскай⁹. 29 снежня 1896 г. царква была асвечана ў імя добрaverнага князя Ўладзіміра¹⁰.

Царква была разлічана на 300-400 чалавек. Акрамя таго яе функцыянальны харктар пашыраўся праз размяшчэнне тут школы. Частка будынка царквы мела быць прыстасавана да класаў. Побач меркавалася пабудаваць жылое памяшканне для настаўнікаў, дзе прапанавалася пачаць часовае навучанне дзяцей¹¹.

У сярэдзіне 60-х гадоў 20 ст. Уладзімірскую царкву планавалася ліквідаваць. Выканкам Гарадзенскага гарсавета на падставе рашэння ад 09.12.1964 г. за № 649 звярнуўся з просьбай у выканкам аблсавета аб закрыцці царквы. Пад рашэннем былі паставлены подпісы старшыні гарвыканкама У.Ушацкага і сакратара Е.Архіпавай¹². Пропанавалася прыстасаваць будынак царквы пад клуб. Падобныя намеры тлумачыліся пашырэннем тэрыторыі шклозавода, рэканструкцыяй цэхаў, вузасцю праезжай часткі каля царквы і г.д. Пытанне пра закрыццё царквы першымі паставілі адміністрацыя шклозавода і дзяржаўтаіспекцыя. Хадайніцтва гарадскіх уладаў падтрымаў упаўнаважаны Савета па справах Рускай праваслаўнай царквы СМ СССР па Гарадзенскай вобласці Г.Чаркас, які пропанаваў зняць царкву з уліку гэтага Савета. Справа на tym не скончылася. Гарадзенскі гарвыканкам згодна са сваім рашэннем ад 04.08.1965 г. за № 297 (подпісы нам. старшыні гарвыканкама Л.Сташкевіча і сакратара Е.Архіпавай) прасіў Гарадзенскі аблвыканкам “зняць з уліку дзеючую Уладзімірскую царкву на вуліцы Калгаснай з далейшым зносам гэтага будынку”¹³. На шчасце, намеры не былі здейсненыя і царква захавалася.

Спіс святароў гарадзенскай Уладзімірской царквы у 40-60-я гады 20 ст.

·Пястроўскі Анатоль Мядодзіявіч. Зарэгістраваны 20.11.1945 г. Нарадзіўся ў 1911 г. Закончыў Ваўкавыскую гімназію і Багаслоўскае аддзяленне Варшаўскага універсітэту. У сане з 28.05.1934 г. 17.05.1956 г. пераведзены ў Гарадзенскі сабор. (ДАГВ. Ф. 478, воп. 1, ад.з. 2, арк. 2)

·Жытко Мікалай Міхайлавіч. Зарэгістраваны 06.11.1951 г. Дыякан. Нарадзіўся ў 1916 г. Скончыў 4 класы Віленскай духоўнай семінары. Пасвечаны ў сан у 1951 (1957 ?) г. (ДАГВ. Ф. 478, воп. 1, ад.з. 2, арк. 9)

⁹Богородский Н. Церковь... С. 21-24; Литовские Епархиальные Ведомости. 1896. № 22.

¹⁰ Орловский Е. Гродненская старина. Гродна, 1910. Ч. 1. С. 323-324; Литовские Епархиальные Ведомости. 1897. 5 января. С. 4-6.

¹¹ Богородский Н. Церковь... С. 9; Литовские Епархиальные Ведомости. 1897. 5 января. С. 5-6.

¹² Дзяржаўны Архіў Гарадзенскай вобласці (далей ДАГВ) Ф. 484, воп. 1, ад.з. 330, арк. 201.

¹³ ДАГВ Ф. 478, воп. 1, ад.з. 112, арк. 18-20; Ф. 484, воп. 1, ад.з. 341, арк. 69.

·Жамойда Міхаіл Кляменцьевіч. Зарэгістраваны 27.11.1948 г. Нарадзіўся ў 1916 г. Адукацыя – 4 класы гімназіі. У сане з 21.12.1947 г. 14.06.1949 г. выбыў у Нова-Дворскую царкву Поразаўскага раёна. (ДАГВ. Ф. 478, воп. 1, ад.з. 35, арк. 24)

·Калядзюк Іосіф Іванавіч. Зарэгістраваны 24.04.1950 г. Нарадзіўся ў 1905 г. Закончыў Дзямідаўскую гімназію г. Петраграда. У сане з 1926 г. 20.08.1950 г. выбыў у Берасцейскую вобласць. (ДАГВ. Ф. 478, воп. 1, ад.з. 35, арк. 27)

У 1965 г. настаяцелем Уладзімірской царквы быў Г.Маісеев. (ДАГВ. Ф. 478, воп. 1, ад.з. 114, арк. 152).